



МЫ І ЧАС

№ 5 (375) СЕРАДА, 31 МАЯ 2022 ГОДА

ВНОМЕР

І РЕСПУБЛІКАНСКІЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЭНЫХ ПРОШЕЛ В ВГУ



ВГУ имени П.М. Машерова – одно из старейших высших учебных заведений страны, современный научно-образовательный центр, в котором работают профессионалы своего дела, известные далеко за пределами нашего региона и Республики Беларусь. Поэтому неслучайно 25 – 27 мая именно ВГУ стал площадкой для проведения I Республиканского форума молодых ученых учреждений высшего образования. Почетными гостями мероприятия стали

министр образования Республики Беларусь, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор химических наук, профессор Андрей Иванец; представители Государственного комитета по науке и технологиям, Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, Белорусского республиканского фонда фундаментальных наук исследований. Участие в форуме приняли молодые ученые из числа студентов, магистрантов, аспирантов и профессорско-преподава-

тельного состава учреждений высшего образования Республики Беларусь, включая Совет молодых ученых при Министерстве образования и Бюро Совета молодых ученых НАН Беларуси.

В холле нашего университета работала выставка-презентация, на которой были представлены лучшие научные проекты молодых ученых учреждений высшего образования Витебской области.

Продолжение на 2-й стр.

I РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПРОШЕЛ В ВГУ



Продолжение. Начало на 1-й стр.

Далее участники форума отправились на экскурсию в свободную экономическую зону «Витебск» и на иностранное унитарное производственное предприятие «ВИК-здоровье животных».

В это же время в конференц-зале ВГУ состоялось отчетно-выборочное заседание Совета молодых ученых при Министерстве образования Республики Беларусь, на котором наш университет представлял Михаил Чернявский. Во время мероприятия Ольга Бойправ, заместитель председателя Совета, представила отчет о деятельности объединения, молодые ученые единогласно его утвердили и признали, что результаты работы Совета за указанный период можно считать как минимум удовлетворительными. Также были рассмотрены предложения по изменению Положения о Совете молодых ученых.

В частности, предложено сократить срок полномочий члена объединения с пяти до трех лет с возможностью переизбрания на новый срок по решению учреждения высшего образования, которое он представляет;

увеличить число заместителей председателя и создать бюро Совета, которое будет оперативно решать текущие задачи, не требующие собрания всех членов объединения.

Главным мероприятием республиканского форума стало пленарное заседание в актовом зале университета. С приветственным словом на нем выступил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.

«В настоящее время система образования нашего государства объединяет более 10 тысяч молодых ученых. Это огромный интеллектуальный пласт, который в состоянии двигать вперед не только науку и образование, но и нашу страну в целом. Важно, что сегодня рядом с умными и целеустремленными молодыми людьми находятся представители старшего поколения. Это наши учителя, те, кто не просто передает знания, но и вдохновляет на новые свершения в науке. В рамках форума мы постарались собрать вас всех вместе для того, чтобы проработать наши предложения, видения и дискуссии по целому ряду направлений развития нашей страны, начиная с экономики и заканчивая обществом.

Потому как от того, каким мы будем видеть завтрашний день Беларуси, будут зависеть наши действия», – отметил Андрей Иванович.

Ректор ВГУ имени П.М. Машерова Валентина Богатырёва в свою очередь пожелала молодым ученым плодотворно поработать, получить новые идеи и возможности для их реализации.

Далее были заслушаны пленарные доклады. Так, Сергей Гапоненко, председатель Научного совета БРФФИ, доктор физико-математических наук, в своем выступлении отметил заслуги ученых из различных университетов, в том числе и из ВГУ имени П.М. Машерова: Александра Чиркина, профессора кафедры химии и естественнонаучного образования; Александра Дударева, председателя Совета молодых ученых ВГУ; Андрея Кухарева, доцента кафедры информационных технологий и управления бизнесом; Михаила Чернявского, преподавателя кафедры геометрии и математического анализа.

Еще в этот день прошли панельная сессия, разноплановые научно-проектные тренинги, познавательные диалоговые площадки, а в 601-й аудитории состоялось открытие научно-

просветительского центра «Спадчына Віцебскай зямлі».

В заключительный день форума участники смогли посетить «золотые лекции» с участием известных ученых в разных сферах. В роли лектора на одной из них выступил профессор кафедры химии и естественнонаучного образования ВГУ Александр Чиркин с докладом «Концепция здорового образа жизни с позиции молекулярно-биохимических исследований».

Можно не сомневаться, что состоявшееся мероприятие оказалось полезным для всех его участников. Как отметила Валентина Богатырёва, форум не только способствовал популяризации образования и науки в молодежной среде, но и помог создать платформу для реализации междууниверситетских научных, научно-технических и инновационных проектов молодых ученых, а также воспитать патриотов, тех ребят, которые по-настоящему любят место, где родились и живут.

Фото Натальи ТАРАРЫШКИНОЙ.

Видеорепортаж с форума смотрите с помощью QR-кода.



МІР. ПЕРАМОГА. МАЙ

Прадстаўнікі ВДУ заўсёды прымаюць удзел у прымеркаваных да дзяржаўных святаў мерапрыемствах, што праходзяць у горадзе і вобласці. Так адбылося і ў пачатку мая, калі Рэспубліка Беларусь адзначала 77-ю гадавіну Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, а таксама Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга. Святы ў гэтым годзе набылі асаблівае значэнне, бо 2022-гі абвешчаны годам гістарычнай памяці.

7 мая супрацоўнікі і студэнты ВДУ сталі ўдзельнікамі аўтапрабегу «Шляхамі вайны – шляхамі Перамогі». Машэраўцы наведалі патрыятычны комплекс «Дзісенскі рубеж», прысвечаны памяці салдат Чырвонай Арміі – абаронцаў Полацка; Курган Бессмяротнасці (Полацк), гарадскі пасёлак Расоны, дзе ўжо ў жніўні 1941 года была створана падпольная група «Дубняк», кіраўніком якой стаў П.М. Машэраў; аграгарадок Клясціцы, дзе размешчаны помнік героям 1812 года. Фінішнай кропкай маршрута стала вёска Роўнае Pole. Там знаходзіцца мемарыял у памяць партызанскай брыгады Ракасоўскага, камісарам якой быў Пётр Машэраў, і музей партызанскага быту, створаны на месцы былога партызанскага лагера. Студэнты ВДУ прадставілі выставу «Старонкі ваеннай біяграфіі П.М. Машэрава» і расказалі цікавыя факты пра тое, як Пётр Міронавіч змагаўся ў партызанскім атрадзе.

Фота- і відэарэпартаж з аўтапрабегу глядзіце з дапамогай QR-кода.



8 мая ў скверы імя Леніна адбыўся мітынг, прысвечаны Дню Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь, на якім прысутнічалі студэнты і супрацоўнікі нашага ўніверсітэта. Жыхароў горада вітаў старшыня Віцебскага гарадскога Савета дэ-



путатаў Уладзімір Бялевіч, які нагадаў, што герб і сцяг – гэта галоўныя арыбуты дзяржаўнасці, што менавіта яны з'яўляюцца ўвасабленнем нашай нацыянальнай ідэі, асновай суверэнітэту і незалежнасці. Пра важнасць і значнасць галоўных арыбутаў дзяржаўнасці нашай краіны расказала студэнтка 3 курса педагагічнага факультэта ВДУ, сакратар моладзевай палаты пры Віцебскім гарадскім Савеце дэпутатаў Анастасія Ярошчанка.

Тысячы жыхароў і гасцей Віцебска на 9 мая ўтварылі вялізную калону і прайшлі ад плошчы Леніна да плошчы Перамогі. Людзі неслі партрэты сваякоў – салдат, партызан і падпольшчыкаў, сцягі, кветкі,

паветраныя шары. Супрацоўнікі, выкладчыкі і студэнты ВДУ на чале з рэктарам Валянцінай Багатыровай занялі пачаснае месца ў калоне. Машэраўцаў, дзякуючы форме афіцэраў ваеннай кафедры і студэнтаў, што там навучаюцца, было бачна здалёк.

Пасля ўрачыстага шэсця адбыўся мітынг, у якім прынялі ўдзел кіраўніцтва вобласці і горада. Яны першымі ўсклалі вянкi і кветкі да вечнага агню Мемарыяльнага комплексу ў гонар воінаў-вызваліцеляў, партызан і падпольшчыкаў. Як адзначыў старшыня абласнога выканаўчага камітэта Аляксандр Субоцін, у традыцыях беларускага народа не толькі абараняць Айчыну, але і захоўваюць памяць

пра сваіх продкаў. Мы, беларусы, як ніхто ведаем кошт міру – у рэспубліцы падчас вайны загінуў кожны чацвёрты, на Віцебшчыне – кожны трэці.

Пасля заканчэння ўрачыстай часткі машэраўцы ўсклалі кветкі да вечнага агню і зрабілі фатаграфію на памяць каля Мемарыяльнага комплексу ў гонар воінаў-вызваліцеляў, партызан і падпольшчыкаў.

Фота- і відэарэпартаж са святкавання Дня Перамогі глядзіце з дапамогай QR-кода.



Здымкі Наталлі ТАРАРЫШКІНАЙ.



МОЛАДЗЬ. ГІСТОРЫЯ. ПАМЯЦЬ

Год гістарычнай памяці азначае, што ў рэспубліцы праводзяцца разнастайныя мерапрыемствы, прызваныя яшчэ раз нагадаць беларусам пра гістарычнае мінулае нашага народа і неабходнасць ушанавання памяці загінуўшых. Зразумела, што аднымі з першых далучыцца да гэтага мусяць студэнты гістарычных спецыяльнасцей устаноў вышэйшай адукацыі, а таксама выкладчыкі і настаўнікі гісторыі. Як гэта адбываецца на кафедры гісторыі і культурнай спадчыны ВДУ, раскажаў яе загадчык Анатоль ДУЛАЎ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

– Анатоль Мікалаевіч, сістэмная работа па захаванні памяці пра вайну і яе ахвяр і вывучэнні гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, у тым ліку ў аспекце генацыду беларускага народа, у ВДУ вялася заўсёды. У чым яна заключаецца сёння?

– Гэта так. Адзінае, калі раней гэта рабілася на гістарычным і філалагічным факультэтах, то з верасня 2020 года – на факультэце гуманітарystыкі і моўных камунікацый. Пачну з таго, што на ўсіх спецыяльнасцях універсітэта выкладчыкі нашай кафедры вялі абавязковы факультатывы «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)». Магістранты спецыяльнасці «Гісторыя» засвойваюць такую вучэбную дысцыпліну, як «Актуальныя праблемы вывучэння гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі», дзе знаёміцца з напрацаўкамі айчыннай і замежнай гісторыяграфіі па гэтай праблеме. Таксама студэнты выконваюць курсавыя, дыпломныя работы, магістарскія дысертацыі па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, прымаюць удзел у канферэнцыях.

Важны ўнёсак робяць і выкладчыкі. Да прыкладу, у верасні мінулага года ў Віцебскай абласной бібліятэцы адбылася прэзентацыя кнігі кандыдата гістарычных навук, дацэнта Мікалая Півавара «Звод помнікаў воінскай славы, памятных месцаў, воінскіх пахаванняў і пахаванняў ахвяр Вялікай Айчыннай вайны Віцебскага раёна».

– На сённяшні момант хто са студэнтаў і магістрантаў займаецца распрацоўкай гэтай тэмы?

– У гэтым навучальным годзе выконваюцца тры магістарскія дысертацыі пад навуковым кіраўніцтвам кандыдата гістарычных навук, дацэнта М.М. Пархімовіча. Так, Ганна Осіпава займаецца пытаннямі паўсядзённага жыцця насельніцтва Лепельшчыны ў гады ня-



На здымку: Ілона Самаросенка, Ілья Кузняцоў і Дзіяна Маеўская.

мецкай акупацыі, Уладзімір Войтаў вывучае праблемы захавання памяці аб загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Віцебскай вобласці. Навуковы інтарэс Дар'я Становой – Халакост на Віцебшчыне.

Пра даволі высокі якасны ўзровень, актуальнасць і запатрабаванасць такіх даследаванняў сведчыць, напрыклад, тое, што ў мінулым годзе работа нашай выпускніцы Наталлі Міклушонак «Нацысцкі акупацыйны рэжым на Верхнядзвіншчыне» была адзначана 3 катэгорыяй на Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў.

– На факультэце навучаецца шмат талентавітых студэнтаў. Як іх аб'яднаць? Падзяліцеся вопытам.

– Адна з такіх формаў аб'яднання – студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя «Вялікая Айчынная вайна: гісторыя і памяць», якую я ўзначальваю. Па сутнасці, мы проста больш сістэмна працягваем працу, якую рабілі раней. Даследчыцкая работа вядзецца ў цесным супрацоўніцтве з Віцебскім абласным музеем Героя Савецкага Саюза М.П. Шмырова і Віцебскім абласным краязнаўчым музеем, на базе якіх дзейнічаюць філія-

лы кафедры гісторыі і культурнай спадчыны.

Лабараторыя супрацоўнічае таксама з органами дзяржаўнай улады і кіравання, праваахоўнымі органамі. У прыватнасці, аказвае садзейнічанне пракуратуры Віцебскай вобласці ў расследаванні крымінальнай справы, узбуджанай Генеральнай пракуратурай Рэспублікі Беларусь па артыкулу 127 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь па факце генацыду нацыянальных і іншых груп на тэрыторыі БССР з боку нацысцкіх злачынцаў у часы Вялікай Айчыннай вайны.

У межах рэспубліканскага патрыятычнага праекта «Захаваем гісторыю» члены лабараторыі ажыццявілі выяўленне і адбор успамінаў аб падзеях і героях Вялікай Айчыннай вайны, помнікі якім усталяваны ў Віцебску. Дзяўчаты і хлопцы маюць ґрунтоўныя веды, пра што сведчаць іх поспехі. Так, напрыклад, восенню на базе Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны праходзіла XI Міжнародная алімпіяда «Сусветная войны ў гісторыі чалавецтва», у якой прынялі ўдзел 110 студэнтаў з 16 устаноў вышэйшай адукацыі Беларусі, Расіі, Украіны, Казахстана і Туркменістана. Наш універсітэт прадстаўлялі дзве ка-



манды – гісторыкі і філолагі. Кожная заняла трэцяе месца ў сваёй падгрупе.

А па выніках віктарыны да Дня Перамогі, прысвечанай помнікам, звязаным з гісторыяй Вялікай Айчыннай вайны, якая таксама праводзілася на базе Гомельскага ўніверсітэта, усе чатыры нашы ўдзельнікі – Ілья Кузняцоў, Вікторыя Зейдзіна, Крысціна Несцяркова і Сяргей Стральцоў – узнагароджаны дыпламамі I ступені. Дарэчы, Ілья і Вікторыя – адзіныя з больш чым 100 удзельнікаў з Беларусі і Расіі, хто набраў 49 балаў з 50 магчымых.

– Наколькі я ведаю, гісторыкі – прадстаўнікі ВДУ – зусім нядаўна прымалі ўдзел у першым моладзевым форуме «Беларусь памяць», які праходзіў у Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь...

– Так, напярэдадні Дня Перамогі ў Мінску сабраліся маладыя гісторыкі і прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў краіны. Сярод іх – нашы студэнты, члены лабараторыі «Вялікая Айчынная вайна: гісторыя і памяць» Ілона Самаросенка, Ілья Кузняцоў і Дзіяна Маеўская.

Хачу адзначыць, што ўсе гэтыя вынікі і дасягненні сталі магчымымі дзякуючы таму, што ў нас таленавітая і патрыятычная моладзь, якая неабдыякава ставіцца да мінулага і культурнай спадчыны нашай краіны, спрыяе захаванню гістарычнай памяці, ёй цікава не проста вучыцца, але і развівацца, прымаць удзел у розных мерапрыемствах. Упэўнены, што нашы маладыя гісторыкі працягнуць прыносіць карысць грамадству і сваімі поспехамі будуць праслаўляць ВДУ імя П.М. Машэрава.

– Дзякуй за размову. Алеся ДУБРОЎСКАЯ.

НЕ ЗАБЫТ ТЫ НАМИ, ВОИН...

День Победы – один из самых важных праздников. Он бесконечно дорог каждому белорусу, ведь Великая Отечественная война коснулась всех. Проходят десятилетия, сменяются поколения, а Великая Победа – символ национальной гордости, воинской славы и доблести – навсегда остается вписанной в героическую летопись нашей страны. Об этом не забывают на факультете гуманитаристики и языковых коммуникаций, преподаватели и студенты которого накануне 9 мая в Год исторической памяти провели ряд мероприятий. Одним из самых ярких стала акция по увековечиванию места захоронения безымянного летчика в деревне Красная Искра.

Идейным вдохновителем выступил доцент кафедры истории и культурного наследия, известный краевед Николай Васильевич Пивовар. Краеведением Николай Васильевич занимается давно, а с 2018 года заинтересовался и поиском безымянных мест захоронений участников войны.

– Оказывается, в Витебском районе достаточно много безымянных захоронений. Про одно из таких нам рассказали жители деревни Красная Искра. В годы Великой Отечественной войны над их деревней сбили самолет. Один из летчиков погиб, и местные жители похоронили его на самом краю кладбища, – рассказал Николай Васильевич.

Идею акции поддержал декан факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций Сергей Владимирович Николаенко:

– Узнав историю от Николая Васильевича, мы вместе со студентами и преподавателями решили установить на могиле погибшего солдатаobelisk. На факультете был организован добровольный сбор средств, чтобы каждый смог внести свой вклад в общее дело.



Памятный знак был установлен накануне Дня Победы. Отмечу, что подобные акции мы планируем сделать традиционными, ведь память о Великой Отечественной войне всегда в наших сердцах.

В рамках волонтерского движения «4D: Дарить добро душой и делом» был создан патриотический отряд «ФГЯКовцы помнят». 5 мая его участники отправились на место захоронения солдата, чтобы облагородить его и установитьobelisk. А студент 1 курса Давид

Диндиков прочитал стихотворение, посвященное безымянному летчику, которое сочинил сам.

После акции ФГЯКовцы пообщались с жителями деревни Красная Искра. Так, Владимиру Ивановичу Живодрову на момент начала войны было 5 лет. Он рассказал, что над их деревней был сбит не один самолет, а самым ярким воспоминанием военного детства для него стали танки, которые стояли на дороге неподалеку от деревни.

Про безымянного летчика

же рассказала Леонора Елисеевна Полушкина, которая слышала эту историю от своей мамы:

– Мама вспоминала, что, когда немцы сбили самолет, то один из летчиков разбился насмерть. Его похоронили жители деревни на кладбище. Второй летчик выжил и благодаря местным жителям смог убежать в лес. Немцы тогда приехали на поиски, но, к счастью, не смогли его найти. Мы, жители деревни, не забывали о могиле неизвестного солдата. Сначала за ней ухаживала моя мама, а теперь каждый год навещаю я.

От себя мне хотелось бы добавить: мы никогда не видели войны и смерти, не слышали свиста пуль, взрывов снарядов и бомб. Нам никогда не пришлось мерзнуть в окопах или землянках, вытаскивать с поля боя раненых, умирать от голода в полуразрушенных избах. Поэтому мы должны быть благодарны поколению наших дедов и прадедов за то, что они отстояли для нас родную землю и мирную жизнь.

Диана ГОЛОВАЧ,
студентка 3 курса ФГЯК.
Фото автора.

СОХРАНЯЯ И ПРИУМНОЖАЯ ТРАДИЦИИ

Году исторической памяти и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне был посвящен традиционный патриотический поход студентов ВГУ в этом году. 11 представителей факультетов гуманитаристики и языковых коммуникаций, математики и информационных технологий, физической культуры и спорта, социальной педагогики и психологии в сопровождении Сергея Прохожего, доцента кафедры информационных технологий и управления бизнесом ВГУ, и, конечно, бессменного руководителя походов Андрея Серебрякова, старшего преподавателя кафедры физического воспитания и спорта, отправились в Сенненский район – на малую родину Петра Мироновича Машерова.

В общей сложности в пути мы провели два дня, преодолели пешком не один десяток километров, посетили памятные места и пообщались с интересными людьми. Так, в Сенненском детском доме нас встретила директор Анна Сергеевна Бровка, которая рассказала о своем учреждении и провела для нас небольшую экскурсию. Затем мы сыграли товарищескую игру в

волейбол и помогли покрасить забор.

Отмечу, что после каждого патриотического похода в памяти остаются интересные места. К примеру, меня в этот раз впечатлил город Сенно. Экскурсию по районному центру провела сотрудник местного краеведческого музея Ива Анатольевна Шубко. Что мне запомнилось больше всего?

Криница «Капличка»

Это источник с прохладной

и насыщенной сероводородом водой находится практически в центре города. Родниковая вода считается целебной, за ней приезжают не только из окрестных деревень, но и из соседних районов. К слову, криница известна еще с XVI века.

Когда-то возле нее размещался замок Дмитрия Федоровича Сапеги, но он был разрушен во время Северной войны.

Историко-краеведческий музей

Здание 1914 года, где сегодня располагается учреждение культуры, было построено для размещения в нем земской управы.

Во время Великой Отечественной войны дом был обстрелян, и сегодня на стенах можно увидеть следы от пуль и снарядов. Войне, в частности танковому бою под Сенно в 1941 году, посвящена часть экспозиции музея.

Продолжение на 6-й стр.

СОХРАНЯЯ И ПРИУМНОЖАЯ ТРАДИЦИИ

Продолжение. Начало на 5-й стр.

Также там можно узнать интересные факты из истории края, познакомиться с живописными работами и изделиями народных мастеров Сенненщины.

Парк 40-летия Победы

Как нам рассказали, это излюбленное место для отдыха местных жителей и заезжих туристов. А после недавней капитальной реконструкции здесь появились мини-футбольное поле с искусственным покрытием, детская, концертная и спортивная площадки. При этом парк сохранил и свою историческую составляющую – во время его посещения можно узнать интересную информацию о танковом сражении под Сенно.

Кроме Сенно во время похода мы посетили памятник погибшим в Великой Отечественной войне солдатам вблизи деревни Кичино; место в деревне Ширки, где когда-то сто-



ял дом семьи Машеровых, а сегодня установлен памятный знак, а также деревню Мошканы, где можно увидеть заброшенное деревянное строение старой школы, в которой учился Петр Миронович.

К слову, путь из Широка в Мошканы, по которому Петр Машеров ходил в школу, пре-

одолевая порядка 8 километров, мы также прошли пешком. А по дороге, в деревне Оболь, посетили Успенскую церковь и получили в дар от настоятеля храма книгу «Петр Машеров. Эпоха и судьба», изданную к 100-летию со дня рождения нашего земляка.

Здорово, что есть возмож-

ность участвовать в походах, связанных с памятью о человеке, имя которого носит наш университет. Надеюсь, что эта традиция будет продолжаться долгие годы.

Элла МАРКЕВИЧ,
студентка 3 курса ФГИЯК.
Фото Ростислава ШЕТЬКО,
студента 1 курса ФМИИТ.

МЫ ПАМЯТАЕМ, МЫ ГАНАРЫМСЯ

Напярэдадні святкавання Дня Перамогі супрацоўнікі, выкладчыкі і студэнты нашага ўніверсітэта прынялі ўдзел у патрыятычным марафоне «Яны побач: мы памятаем, мы ганарымся», прысвечаным Году гістарычнай памяці. Безумоўна, практычна ў кожнага з нас ёсць ці былі блізкія людзі, якія прайшлі вайну і бачылі на ўласныя вочы ўвесь жах тых часоў. Пра гэта на старонках газеты «Мы і час» расказалі прадстаўнікі ВДУ.



Алена КАРОТКІНА,
вядучы бібліятэкар
навуковай бібліятэкі
ВДУ імя П.М. Машэрава

«Мой дзядуля Пётр Сямёнавіч Міхайлаў – удзельнік савецка-фінляндскай вайны і Вялікай Айчыннай вайны, прайшоў шлях ад Смаленска да Кёнігсберга. На савецка-фінляндскай вайне ён служыў у артылерыі, а падчас Вялікай Айчыннай – тэлефаністам.

З роднай вёскі Глухава Смаленскай вобласці дзядуля быў мабілізаваны на Вялікую Айчынную вайну ў 1943 годзе.



У складзе 3-га Беларускага фронту ён удзельнічаў у вызваленні Шклова, Быхава, мястэчка Ляды Дубровенскага раёна, Каўнаса.

Так атрымалася, што падчас яго службы на яго жывога жонца адправілі «пахаронку». Калі зайсці на сайт «Мемарыял», то можна ўбачыць звесткі, што дзядуля загінуў 8 ліпеня 1944 года і пахаваны ў вёсцы Даўганосы Валынскай вобласці.

А насамрэч было так... Аддзяленню тэлефаністаў трэба было пракласці кабель для ства-

рэння пункта сувязі і назірання за варажымі пазіцыямі. На жаль, кабель скончыўся, таму і вырашылі выкарыстаць трафейны нямецкі. Ён быў чырвонага колеру і значна таўсцейшы за савецкі. Гэта прыцягнула ўвагу снайпераў. Пачаўся абстрэл. Усё аддзяленне загінула. Выжыў толькі дзядуля. Амаль суткі ён знаходзіўся пад агнём... А на наступны дзень змог падключыць свой тэлефон і звязацца са штабам. Ён перадаў артылерыю карэктыроўку, якая дапамагла савецкаму войску знішчыць праціўніка на гэтай тэрыторыі. Дзядуля быў узнагароджаны медалём «За адвагу».

Пасля былі штурм Кёнігсберга, цяжкая кантузія, шпіталь у Ялце і вяртанне дадому.

Бабуля падчас вайны страціла чатырох дзяцей. Выжыў толькі старэйшы. Пасля вайны нарадзілася яшчэ двое, адным з якіх быў мой бацька.

Дзядуля дажыў да 1971 года, адбудаваў сядзібу, быў пчаларом і цесляром».



Таццяна ТАЛКАЧОВА,
дэкан факультэта хіміка-
біялагічных і геаграфічных
наук:

«Мой старэйшы брат Алег Аляксандравіч Іўчанка служыў у Афганістане, вярнуўся са шматлікімі ранамі, але працягнуў кантрактную службу ў арміі Расійскай Федэрацыі. Мой бацька Аляксандр Андрэевіч Іўчанка служыў у памежных войсках, там ён набыў верных сяброў і бяспэчны вопыт (на фатаграфіі). Мая бабуля па маці Валянціна Ягораўна Ісакава была ўдзельніцай Вялі-



**Ірына СЁМКІНА,
загадчык падрыхтоўчага
аддзялення:**

«У нашай сям’і мы часта ўзгадваем майго дзядулю Іосіфа Іванавіча Сёмкіна і маю бабулю (яго жонку) Ганну Іванаўну Сёмкіну з вёскі Крамянка Слаўгарадскага раёна Магілёўскай вобласці. У пачатку вайны дзядуля ў званні капітана камандаваў 2-м асобным артылерыйскім дывізіёнам 479-га артылерыйскага палка.

Калі пачалася вайна, жанчын і дзяцей было вырашана эвакуіраваць па чыгунцы. Цягнік дайшоў да Ваўкавыска, дзе яго разамбіла нямецкая авіяцыя. Бабуля Ганна з двума дзецьмі дабралася да станцыі Крупкі, а потым пешшу да сваёй роднай вёскі Крамянка. Жыццё ў перыяд акупацыі – гэта асобная гісторыя ў лёсе бабулі.

Дзядуля разам з саслужыўцамі спрабавалі арганізаваць абарону: збівалі нямецкія самалёты, знішчалі жывую сілу суперніка. Але да верасня 1941 года кальцо ў раёне Ваўкавыска замкнула-



**Станіслаў МАКСАК,
студэнт 2 курса мастацка-
графічнага факультэта:**

«Мой прадзядуля на мацярынскай лініі Васіль Яфімавіч Пракаповіч нарадзіўся ў 1915 годзе ў вёсцы Вітонь Сенненскага раёна Віцебскай вобласці. Падчас вайны быў кіроўцам транспартнай машыны. 24 чэрвеня 1944 года на Аршанскім кірунку пры перамяшчэнні дывізіёна для абароны агнявой пазіцыі ад арт-абстрэлу суперніка ён быў паранены. Нягледзячы на гэта, даставіў боепрыпасы. Батарэя адкрыла агонь па суперніку і своечасова адбіла контратаку варожых войскаў.

18 студзеня 1945 года пры налёце нямецкай авіяцыі прадзядуля быў паранены другі раз, але працягваў выконваць свае абавязкі. Перамагаючы боль, ён даставіў боепрыпасы да агнявой пазіцыі, дзякуючы гэтаму была знішчана мінамётная батарэя ў раёне Шэнвізе. Толькі па загадзе камандзіра звярнуўся па дапамогу ў шпіталь. Быў узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі», ордэнам Чырвонай Зоркі і інш.

Пасля Перамогі ён працаваў кіроўцам на Аршанскім сырзаводзе. Пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай, якая пасля вайны засталася ўдавой з дзвюма дочкамі. Потым у іх нарадзілася яшчэ двое дзяцей. Быў вельмі працавітым і добрым чалавекам. Амаль да самай смерці ездзіў на ровары».



кай Айчыннай вайны. Страціўшы мужа, у мірны час яна сама пабудавала дом, займалася гаспадаркай і вырасціла дачку. Мой дзед па бацькавай лініі Андрэй Мікалаевіч Іўчанка прайшоў усю Вялікую Айчынную вайну, ваяваў за Чырвоную Армію, быў узнагароджаны ганаровымі медалямі, у тым ліку ордэнам Чырвонай Зоркі і медалём «За адвагу». Пасля вайны ён стварыў сям’ю, нарадзіліся трое дзяцей. Агарод у 50 сотак, вялікі плодowy сад і хатняя гаспадарка дапамаглі выжыць у складаны пасляваенны час. Дзед працаваў намеснікам старшыні калгасу з сімвалічнай назвай «Чырвоная Армія». Памятаю, як вучыў мяне садзіць расліны і даглядаць за імі да збору ўраджаю.

Я працягваю справу, распачатую маім дзедам, і спадзяюся, што мае дзеці будуць прытрымлівацца гэтага прыкладу. На жаль, усіх гэтых сваякоў, у тым ліку старэйшага брата сёння няма ў жывых. Таму мне застаецца толькі памятаць пра іх».



сям’ёй жыла ў мясцовасці, якую кантралявалі партызаны Полацка-Лепельскай партызанскай зоны. У яе памяці да гэтага часу засталіся падзеі тых жудасных гадоў. Тое, як карнікі арганізавалі сапраўдную расправу над мірнымі жыхарамі, што жылі ў вёсцы. Немцы ганялі людзей па лясах, як дзікіх жывёл, не шкадуючы ні малых, ні старых. І забівалі там, дзе знаходзілі. Прабабуля помніць, як

яны жылі да мая 1944 года, да прарыву. Родныя хварэлі на тыф. Быў страшны голад, бо немцы адбіралі ўсю ежу. Некалькі разоў сям’я знаходзілася за некалькі крокаў ад смерці: нацысты хацелі спаліць Крывы Ручай, каб мясцовыя жыхары не дапамагалі партызанам. І калі дом, дзе жыла сям’я прабабулі згарэў, яны былі вымушаны жыць у хляве.

У 1974 годзе быў адкрыты мемарыяльны комплекс «Пракрыў» у памяць пра гераічны падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Адзначу, што ўсе нашы знаквы сямейныя фатаграфіі – на фоне дадзенага комплексу. І не дарэмна, бо сярод загінуўшых партызан, чые імёны высечаны на плітах комплексу, ёсць і В.М. Шугалей, ініцыялы і прозвішча далёкага сваяка прабабулі».

**Падрыхтавала Вікторыя ЧАКУШКА.
Здымкі з асабістага архіва рэспандэнтаў.**

**Анастасія ШУГАЛЕЙ,
студэнтка 1 курса
юрыдычнага факультэта:**
«Мая прабабуля Зінаіда Уладзіміраўна Шугалей нарадзілася ў 1929 годзе ў вёсцы Крывы Ручай Ушацкага раёна, дзе жыве і сёння. Дарэчы, Ушаччына лічыцца адным з цэнтраў узброенай барацьбы з ворагам, калыскай партызанскага руху.

У гады Вялікай Айчыннай вайны прабабуля са сваёй

ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО

Студенты ВГУ имени П.М. Машерова стали серебряными призерами республиканского конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее». Финальные соревнования проходили с 10 по 14 мая на площадке филиала университета МЧС в Борисовском районе.



Машеровцы, как и остальные участники конкурса, которые приехали из всех уголков Беларуси, достойно прошли восемь непростых этапов. Показали не только отличную физическую подготовку и силу духа, но и продемонстрировали свои таланты, проявив креатив и умение держаться на сцене. Руководитель команды ВГУ – Максим Новиков, инструктор-методист по спортивно-массовой работе спортивного клуба.

Своими впечатлениями от конкурса ребята поделились с корреспондентом газеты «Мы і час».

Дарья КОНЬКОВА,
студентка 2 курса ФФКиС,
капитан команды:

– В подобном республиканском слете я принимала участие впервые. Безусловно, выступление за команду ВГУ как представителя Витебской области – это большая ответственность. На каждом этапе конкурса мы поддерживали друг друга. Все ребята очень старались, чтобы показать хоро-

ший результат, стремились к победе, поэтому у нас все получилось. Отмечу, что за время подготовки к соревнованиям и непосредственного участия в областном и республиканском этапах мы стали не просто командой, а самой настоящей и дружной семьей.

Владимир ТОМКО,
студент 1 курса ФФКиС:

– Участником команды ВГУ, которая представляла Витебскую область на республиканском конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее», я стал совершенно случайно. Со временем втянулся в процесс и загорелся общим делом. У нас была очень сплоченная команда. Все ребята старались максимально хорошо выступить, работали слаженно, поэтому и результат получился достойный. Благодаря участию в этих соревнованиях я получил ценный опыт, а также познакомился с новыми и интересными людьми. И теперь уже начинаю задумываться над тем, чтобы в будущем связать свою жизнь с МЧС.

Анастасия МАРКОВСКАЯ,
студентка 3 курса ФФКиС:

– В республиканском конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее» я участвую второй год подряд. В прошлый раз наша команда в финале заняла третье место. Сейчас у нас – второй результат. Поэтому нам еще есть к чему стремиться. Когда мы узнали, что стали серебряными призерами конкурса, были очень рады, потому что каждый участник нашей команды очень старался, чтобы достойно представить родной университет.

Остались довольными результатом выступления нашей команды и представители ВГУ, а также Витебского областного управления МЧС, которые поддерживали машеровцев во время их подготовки к соревнованиям и на самом республиканском конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее».

Юлия ГАПОНЁНКО,
декан факультета ФФКиС:

– Мы с самого начала рассчитывали на достойный результат, ведь все участники

нашей команды очень ответственно подошли к процессу подготовки к конкурсу. Колоссальную поддержку нам оказали руководство ВГУ в лице ректора университета Валентины Васильевны Богатырёвой, проректор Денис Эдуардович Шкирьянов, а также социально-педагогическая и психологическая служба университета, педагогический факультет во главе с Инной Анатольевной Шараповой и лично Елена Анатольевна Кущина и ее команда, отдел студенческого творчества и культурно-досуговой деятельности, отдел медиакоммуникаций. Также хочется выразить благодарность представителям витебского областного управления МЧС, которые посещали все тренировки нашей команды и консультировали нас. Конечно, ребятам было не просто проходить очень сложные этапы в финале конкурса, но они достойно справились с поставленной задачей. В следующем году, когда будет проводиться юбилейный 10-й республиканский

«Студенты. Безопасность. Будущее», мы обязательно будем стремиться к тому, чтобы стать лучшими и занять первое место.

Наталья ТУРКОВА,
начальник центра
безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью учреждения «Витебское областное управление МЧС»:

– Мы очень гордимся студентами ВГУ, потому что, действительно, это были сложные соревнования. Но ребята настолько загорелись делом, что этот конкурс по-настоящему стал важной частью их жизни. Поэтому нам очень хотелось бы увидеть их в рядах наших работников. Тем более, что опыт сотрудничества и взаимодействия с витебским университетом у нас уже есть.

Ребята, которые в этом году представляли Витебщину на конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее», – сильные, активные, креативные и очень дружные молодые люди, которые сделали все для того, чтобы ими гордились. Думаю, немаловажное значение в таком достойном результате сыграли не только физическая составляющая, но и сплоченность команды, а также позитивный настрой и умение поддерживать друг друга.

P.S 16 мая во время планерки в актовом зале ВГУ команду наших ребят, а также ректора Валентину Богатырёву с достойным выступлением в финале республиканского конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее» поздравил начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин. В своем выступлении он отметил, что искренне переживал за наших ребят и признался, что машеровцы уже смогли соревноваться с профессиональными спасателями. Сергей Николаевич вручил студентам дипломы, а Валентине Васильевне – цветы и почетную грамоту.

Виктория ЧЕКУШКО.
Фото Натальи
ТАРАРЫШКИНОЙ.

Итоговый фильм республиканского конкурса «Студенты. Безопасность.

Будущее» смотрите с помощью QR-кода.



ПЕДАГОГ – ЭТО ЕГО ПРИЗВАНИЕ

Преподаватель кафедры геометрии и математического анализа факультета математики и информационных технологий нашего университета Михаил ЧЕРНЯВСКИЙ стал лауреатом премии Витебского облисполкома талантливым молодым ученым и специалистом за работу «Усовершенствование точных и приближенных аналитических методов решения алгебраических уравнений в символьном виде».
Награждение победителей состоялось в середине мая в Витебском областном исполнительном комитете.

Исследование молодого человека разработано на основе кандидатской диссертации, которую он в ближайшем будущем планирует защитить. Уже пройдена предварительная экспертиза. Научный руководитель Михаил – Юрий Трубников, профессор кафедры геометрии и математического анализа, доктор физико-математических наук, профессор.

«В своих наблюдениях я использую аналитические методы. Моя работа посвящена методам нахождения корней алгебраических уравнений в символьной форме от коэффициентов этих уравнений. Эта тема не очень абстрактная, приближена и к школе, и к вузу», – рассказал Михаил.

Преподаватель отметил, что про конкурс Витебского исполнительного комитета знал давно, в прошлом году лауреатом стала его супруга Екатерина. Михаил считает, что залог его успеха на конкурсе – актуальная тема, подкрепление статьями, актами внедрения, участием в конференциях и, конечно же, аккуратность оформления.

Копилка достижений

В 2020-м году талантливый молодой человек получал Президентскую стипендию, был удостоен благодарности Министерства образования за значительный личный вклад в развитие науки и инновационной деятельности в связи с празднованием Дня белорусской науки, стал победителем в номинации «Молодой ученый года» на церемонии вручения специального приза «Docendo discimus». А еще преподаватель состоит в Совете молодых ученых при Министерстве образования Республики Беларусь, является членом Совета молодых ученых ВГУ от факультета математики и информационных технологий.



В настоящее время Михаил преподает дисциплины, которые являются базовыми в высшей математике. Параллельно в рамках государственной программы научных исследований совместно с педагогами кафедры геометрии и математического анализа развивает тему Юрия Валентиновича Трубникова и его аспиранта Сунь Байюя. Она касается нахождения полиномов наилучшего приближения. Молодой ученый уверен в ее перспективности, что она будет необходима для решения серьезных технических задач.

На пути становления профессионала

В будущем Михаил планирует продолжать совершенствовать свои знания и умения в сфере преподавания. Ведь он точно знает, что педагог – это его призвание. Стать учителем он мечтал еще во время учебы в Новогостской детской сад-средней школе Миорского района.

«Если человек чего-то хочет добиться, то это видно. И тогда я стараюсь максимально поддерживать студента, чтобы у него не пропало желание хорошо учиться, а, возможно, и заниматься наукой. Однако прогульщиков и тех, кто просто «забил на учебу», конечно, пристраивать нужно», – отметил преподаватель.

Еще в школьные годы Михаил мечтал стать учителем. Но со временем он понял, что все же больше его привлекает преподавательская деятельность. Ему есть с чем сравнить: после окончания ВГУ до поступления в аспирантуру молодой специалист по распределению несколько месяцев работал учителем информатики в Новкинской средней школе.

Михаил считает себя не строгим, а справедливым преподавателем. Он уверен, что у студентов после занятий должна сформироваться хотя бы минимальная база знаний.

Алеся МЯДИЛЬ.
Фото Олега КЛИМОВИЧА.

СЧИТАЕТ, ЧТО ЖИЗНЬ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫХ ТЫ ДОСТОИН

Интеллигентная, приветливая, жизнерадостная, трудолюбивая...

Именно такой привыкли видеть коллеги и студенты Светлану ЛАУТКИНУ, доцента кафедры психологии, кандидата психологических наук, доцента, которая более 20 лет работает в нашем университете.

О пути к своей мечте

Родилась и выросла Светлана Владимировна в городе Витебске. Ее отец был директором СМУ-1 (сейчас – ОАО «Витебскторгстрой»), а мама работником военного отдела на заводе электроизмерительных приборов. Она училась в средней школе № 2 г. Витебска имени Ф.Т. Блохина и уже тогда мечтала стать педагогом. Примером для нее была Наталья Васильевна, учитель начальных классов, помимо учебы Светлана Лауткина занималась фигурным катанием. В те годы в Витебске еще не было катков, но на стадионе «Динамо» (сейчас – ЦСК «Витебский») летом можно было кататься на роликовых коньках, а зимой там был прочный лед. Школьница много тренировалась, участвовала в соревнованиях областного и республиканского уровня, занимала призовые места. Позже Светлана Владимировна получила травму и ушла из фигурного катания.

Увлеченность и любовь к профессии педагога повлияли на выбор будущей профессии. В 1979 году Светлана Владимировна стала студенткой ВГПИ имени С.М. Кирова по специальности «Педагогика и методика начального обучения». И не пожалела, ведь жизнь в институте кипела. Сегодня она с благодарностью вспоминает своих преподавателей: Анатолия Серафимовича Емельянова, который читал курс детской литературы, хорошо владел белорусским языком и был прекрасным лектором; Киру Ивановну Монику, красивую, ухоженную, интеллигентную женщину, которая увлеченно, интересно, с множеством ярких практических примеров преподавала курс общей психологии; Веру Михайловну Минаеву – очень тонкого, внимательного и радужного человека.

«У меня было мало времени на какие-либо развлечения, ведь подрастал сын, и нужно было совмещать учебу на дневном отделении и воспитание малыша», – отметила Светлана Владимировна.



О работе в детском саду

В 1983 году после окончания института Светлана Владимировна по распределению попала в Витебский государственный специальный детский сад № 18 для детей с тяжелыми нарушениями речи. Первоначально она работала воспитателем речевой группы. В 1988 году окончила Минский государственный педагогический институт имени А.М. Горького по специальности «Дефектология». Эта область ей и сегодня очень интересна.

«Работа в детском саду – это постоянная атмосфера праздника: детские утренники, капустники, вечера. В плане креативности и творчества можно было себя отлично проявить. Мне нравилось примерять образы

Бабы-Яги, Чиполлино, Буратино», – рассказала педагог.

Светлана Владимировна – призер республиканского конкурса «Учитель года», учитель-логопед высшей категории; обладатель знака Министерства образования «Отличник образования БССР».

О любимой работе

В 2000 году Светлана Владимировна пришла работать в родной вуз и продолжила трудиться учителем надомного обучения с мальчиком с поддержкой в развитии.

Педагог призналась, что работать с такими детьми тяжело, но она такой человек, который если сказал «да», то в ответе за тех, кого приручил.

«Трудности заключаются в том, что через некоторое время

у педагога начинается эмоциональное выгорание. Ведь когда работаешь с ментальными нарушениями, то отдачу получаешь нескоро. Это движение маленькими шажочками к цели», – рассказала Светлана Владимировна.

В 2003 году преподаватель окончила аспирантуру Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины (специальность «Педагогическая психология»). В 2010 году – соискательство в ГУО «Академия последиplomного образования» (специальность «Общая психология, психология личности, история психологии»). Светлана Владимировна призналась, что ее кандидатская диссертация «ожилась» в связи со знакомством с профессором Владимиром Александровичем Янчуком, который ей очень помог. В 2012 году преподаватель защитила кандидатскую диссертацию, ей была присуждена степень кандидата психологических наук. В 2014 году – присвоено ученое звание доцента.

Светлана Владимировна – спокойный, сдержанный и строгий преподаватель. Она хорошо знает своих студентов, скрупулезно следит за успеваемостью, посещаемостью занятий. И ребята любят педагога, они вместе отправляются в учреждения образования, коррекционные центры, вспомогательные школы.

Светлана Лауткина уверена, что ВГУ – ее жизнь, она любит свою работу и то, что делает.

Об увлечениях

Светлана Владимировна очень любит путешествовать, побывала во многих странах.

«Я всегда заранее определяюсь с местом, куда хочу поехать, потом беру карту, включаю компьютер и изучаю в сети Интернет достопримечательности, которые хочу посмотреть. Мне путешествия дают мощный энергетический запас, которого хватает надолго», – отметила Светлана Владимировна.

Последние три года педагог и ее муж проводят отпуск

военного санатория в Криво- в поселке Партенит. Лето 2022-го не станет исключением. Также женщина любит обустроить альпийские горки, высаживать и ухаживать за цветами на даче в Улановичах.

В этом месяце Светлана Лауткина отметила свой юбилейный день рождения и ответила на вопросы нашей традиционной анкеты.

Назовите ваши основные положительные качества.

Доброжелательность, эмпатия, толерантность, дружелюбие, ответственность.

Каким достижением в жизни вы гордитесь больше всего?

В 50 лет я защитила кандидатскую диссертацию. Также горжусь своими внуками Филиппом и Виктором. Очень дорожу своим супругом Юрием.

Какую детскую мечту вам удалось воплотить в жизнь?

Я стала учителем. Это и была самая главная мечта детства. Я всегда любила проводить время с детьми. И это прошло через всю мою жизнь. Даже сейчас, работая со студентами, мне нужно переключаться на детей. Всегда с большим удовольствием посещаю детский сад № 18.

Самый ценный совет, который вы получили в жизни.

Это был совет от Веры Михайловны Минаевой. Она посоветовала отложить занятия с ребенком с задержкой в развитии, а завершить и защитить кандидатскую диссертацию. Ведь тогда откроются новые горизонты, и можно будет сделать выбор для дальнейшего жизненного пути.

Что бы вы никогда не сделали в своей жизни?

Для меня недопустимо предательство кого-либо.

Назовите способность, которой вы хотели бы обладать.

В последнее время мне хочется, чтобы у меня было больше креативных идей. Хотелось бы заниматься ландшафтным дизайном и дизайном квартир, делать красивые украшения и выучить английский язык.

О каком своем поступке или решении вы сожалеете больше всего?

Я ни о чем не жалею. Считаю, что жизнь дает те возможности, которых ты достоин. У меня великолепная семья, а это самое главное.

Алеся МЯДИЛЬ.

На снимке: с любимым мужем. Фото из личного архива Светланы ЛАУТКИНОЙ.

ФИЗИКА – ЭТО ВСЕГДА ПОИСК НОВОГО

В этом убежден Олег ПЫШНЕНКО, старший преподаватель кафедры инженерной физики нашего университета. Недавно за высокий профессионализм и эффективную работу с одаренными детьми в подготовке к олимпиадам он был награжден Почетной грамотой Витебского областного Совета депутатов.

Преподаватели факультета математики и информационных технологий – профессионалы своего дела, которые всегда проводят активную работу со школьниками. Так, уже более 15 лет Олег Пышенко является членом жюри областного этапа республиканской олимпиады по физике и принимает участие в подготовке команды школьников Витебской области для участия в республиканском туре. Олег Викторович является организатором олимпиадных сборов для учащихся школ, которые проводятся на базе факультета математики и информационных технологий ВГУ. По словам преподавателя, самое главное – научить школьников использовать математический аппарат высшей математики и расширить их кругозор по физике в целом. Ведь большинство заданий на республиканской олимпиаде представлены на уровне вузовской программы. И если в теоретическом туре ребята решают задачи, то для экспериментального – им нужно отработать практические навыки лабораторных исследований. Для этого в ВГУ созданы все условия: в открытом доступе у олимпиадников – современные и multifunctional лабораторные.

Школьники Витебщины традиционно показывают неплохие результаты. Так, в этом году в республиканском туре олимпиады по физике они завоевали один диплом I степени, два – II и III степени.

«Я считаю, что в этой общей победе и наш вклад – преподавателей кафедры инженерной физики. Ведь для того, чтобы достичь определенных результатов, важно работать дружной командой», – отметил Олег Викторович.

На ФМИИТ проводится профориентационная работа со школьниками Витебска и Витебской области. Одна из



перспективных специальностей, по мнению педагога, – «Физика (научно-педагогическая деятельность)», потому что после завершения обучения выпускники смогут работать не только в сфере образования. Нередко они становятся сотрудниками научно-исследовательских лабораторий, инженерами на заводах и в конструкторских бюро, занимают различные должности в IT-сфере.

«ФМИИТ – факультет для тех, кто не боится трудностей. Ведь математика и физика – предмет не из легких. Главное – хотеть себя реализовать, прилагать много стараний и стремиться быть лучше. К слову, в числе наших сегодняшних студентов есть и участники олимпиад по физике и математике», – рассказал

Олег Викторович.

Олег Пышенко тоже целенаправленно пришел в эту точную науку. Еще в 5 классе, обучаясь в средней школе № 25 г. Витебска, он заинтересовался астрономией. Отец и привел его заниматься в Витебскую областную станцию юных техников (сейчас – Витебский областной дворец детей и молодежи). На тот момент там был кружок по астрономии, который вел Владимир Голубев (сегод-

ня – руководитель учебной обсерватории кафедры инженерной физики ВГУ). Вместе они изучали и строили телескопы, наблюдали за звездами и участвовали во Всесоюзных конференциях юных астрономов.

Олег Викторович захотел связать свою жизнь с астрофизикой и поэтому в 1984 году стал студентом Харьковского государственного университета имени А.М. Горького. В 1992-м вернулся в Витебск, работал в Витебской ордена «Знака Почета» государственной академии ветеринарной медицины, параллельно преподавал в ВГУ курсы «Теоретическая механика» и «Физика твердого тела». В 2008 году Олег Пышенко стал преподавателем кафедры инженерной физики нашего университета.

Работать со студентами педагогу очень нравится. На своих занятиях он всегда старается заинтересовать ребят той или иной темой. А по жизни идет с девизом: «Плох тот преподаватель, который забывает, что сам был студентом».

Олег Пышенко считает, что физика – это всегда поиск нового, объяснение тех явлений, в которых мы живем. Поэтому эта наука никогда не потеряет своей актуальности.

Алеся МЯДИЛЬ.
Фото Алеси ДУБРОВСКОЙ.

Плох тот преподаватель, который забывает, что сам был студентом

ЭТО БЫЛА ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Именно так описывает первую встречу со своей будущей супругой Ириной, специалистом по организации закупок ВГУ имени П.М. Машерова, Алексей МЕДВЕЦКИЙ, доцент кафедры изобразительного искусства, кандидат искусствоведения, доцент. Молодые люди познакомились в студенческие годы случайно. И до сегодняшнего дня сохранили любовь, взаимопонимание и трепетное отношение друг к другу. Этим летом пара будет отмечать агатовую свадьбу (14 лет).

– Это был 2007 год. Я учился на четвертом курсе художественно-графического факультета ВГУ. Однажды в университете я увидел красивую девушку, которая мне очень понравилась, и решил с ней познакомиться. Та встреча оказалась судьбоносной, – рассказал Алексей.

Ирина в то время была студенткой второго курса исторического факультета и немного настороженно отнеслась к вниманию молодого человека, но все же решила пойти с ним на свидание. Алексей пригласил ее на юбилейную выставку своего преподавателя Михаила Васильевича Левковича.

– Я согласилась, ведь тогда училась по специальности «Музейное дело и охрана культурного наследия» и интересовалась творческой жизнью Витебска. Так что наше первое свидание прошло в атмосфере искусства. Потом Алексей очень красиво ухаживал за мной. Мы посещали различные интересные места: выставки, кинотеатры, театры, кафе. На каждом свидании он дарил мне цветы. Алексей покорила меня своей добротой, искренностью и взглядами на жизнь, – отметила Ирина.

Молодые люди официально узаконили свои отношения 8 августа 2008 года в кругу самых дорогих и близких людей.

После завершения обучения в ВГУ Алексей окончил аспирантуру в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы Национальной академии наук Республики Беларусь и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Портретная живопись Беларуси конца XX – начала XXI вв.». А Ирина получила второе высшее экономическое образование в ВГТУ и окончила магистратуру по специальности «Образовательный менеджмент» в ВГУ. На протяжении всего этого времени молодые люди помогали и поддерживали друг друга.

За 15 лет взаимные чувства Ирины и Алексея нисколько не угасли, а стали только сильнее.

– В нашей семье царит равноправие. Мы всегда прислушиваемся друг к другу, а при возникновении каких-либо конфликтных ситуаций все спорные моменты решаем сразу, ничего не замалчивая. У мужа цену доброту, ответственность, ум, надежность, целеустремленность. Он настоящий мужчина, на которого можно положиться, – рассказала Ирина.

Алексей же считает, что главные качества



Ирины, которые важны для него, – доброта, искренность, обаяние и открытость.

– Семья для нас – большая ценность, поэтому мы стараемся проводить вместе как можно больше времени. Мы любим активный отдых. В выходные нам нравятся пешие и велопогулки. А еще мы вместе развиваемся и путешествуем. Побывали во Франции, Германии, Греции, Турции и т.д. Но хотели бы посмотреть весь мир. Такого рода поездки, к слову, полезны и для моей профессиональной деятельности, ведь на худграфе я читаю студентам курс лекций по истории зарубежного искусства. И уже могу поделиться с ребятами своими впечатлениями, показать фотографии из личного архива, – рассказал преподаватель.

Этим летом семья Медвецких планирует посетить популярные туристические центры Мир и Несвиж. До этого Ирина и Алексей уже побывали во многих других интересных уголках Беларуси.

Часть свободного времени молодые люди посвящают любимым хобби. Ирина увлекается фотографией: она делает портреты своих родных и друзей. Алексей же

предпочитает заниматься творчеством в домашней мастерской.

Пара воспитывает шестилетнего сына Николая, у которого, как и у всех из династии художников Медвецких, уже появились способности и желание к рисованию. Также мальчик активно осваивает азы английского языка. В воспитании наследника Ирины и Алексею с удовольствием помогают бабушки и дедушки.

– Николай – наш самый главный и важный «проект». И мы как родители стараемся передать своему ребенку все самое лучшее, что есть у нас, – отметил Алексей.

Что касается секрета счастливой семейной жизни, то, по мнению супругов Медвецких, – это общие интересы и цели, а также умение поддерживать друг друга.

– Самое главное для нас – это любовь – сложное и многогранное понятие, которое объединяет в себе любовь к семье, супругу, родителям, ребенку, своему делу и работе. Это чувство, которое делает мир прекрасней и наполняет смыслом нашу жизнь, – подытожила Ирина.

Виктория ЧЕКУШКО.

Фото из личного архива МЕДВЕЦКИХ.

– Семья для нас – большая ценность, поэтому мы стараемся проводить вместе как можно больше времени

СТРЕМЯТСЯ ПРОВОДИТЬ ВМЕСТЕ КАЖДУЮ МИНУТУ

Супружеский стаж у студентов факультета социальной педагогики и психологии нашего университета Максима и Регины ПАРФЕНЕНКО совсем небольшой: молодые люди поженились пару месяцев назад, 2 марта. Но, пообщавшись с молодоженами, я поняла, что, несмотря на этот скромный срок, им уже присуща житейская мудрость. Возможно, сказался пример родителей с каждой из сторон, которые научили молодежь тому, что семья – это огромная поддержка и большое счастье.

С чего все начиналось

Сегодня Регина учится на третьем курсе ФСПиП, Максим – на четвертом. Познакомились они весной 2020 года во время подготовки к фестивалю творчества «Студенческая весна». Однако вскоре в связи с эпидемиологической ситуацией студентов перевели на дистанционное обучение, и совместные репетиции прекратились. Некоторое время Максим и Регина общались только в Интернете, но вскоре встретились. Дело в том, что парень искал интересные локации для городских съемок, а девушка вызвалась показать точку, откуда открывается прекрасный вид на город. Та встреча и стала началом крепкой дружбы, которая со временем переросла в любовь. Спустя почти два года пара сыграла свадьбу.

Секреты крепкой семьи

Супруги рассказали, что родители желали им на свадьбе заботиться друг о друге и беречь свою семью. Это они и делают, стремясь каждую свободную минутку проводить вместе, а любой зарождающийся бытовой конфликт переводить в шутку. Молодые люди отметили, что стараются все обсуждать вместе, что при необходимости каждый из них готов пойти на уступки, выслушать оппонента и вместе найти компромисс. Если вопрос касается какой-то покупки или досуга вечером, то последнее слово остается за Региной. Если же речь идет о более глобальных вопросах вроде переезда или летнего отдыха, то здесь точку в споре ставит Максим.

«Я ценю в своем муже ум и мудрость, умение брать на себя ответственность и выполнять обещания, а также сохраняя спокойствие в стрессовых ситуациях», – отметила Регина.

Максим же отзывается о своей жене, как о человеке, с которым можно обсудить то, о чем ни с кем другим он бы не смог говорить:



«У нас не во всем совпадают взгляды, на некоторые вещи жена помогает мне взглянуть под другим углом. И это здорово. А еще в Регине есть искренность и простота. Я знаю, что всегда могу рассчитывать на ее понимание и поддержку».

Быстро нашли общий язык и родители пары. Сваты нередко собираются вместе с молодоженами на выходные и праздники, считая, что семья должна быть большой и дружной.

У Максима и Регины есть небольшое правило: домашними делами заниматься вместе. Если один готовит, второй моет посуду. Убираются чаще вдвоем, но по разным комнатам, чтобы не мешать друг другу.

«Максим вкусно готовит мясо и жарит картофель, а я не вмешиваюсь в процесс, потому что у меня это получается хуже. А вот более сложные блюда чаще на мне, ведь я люблю экспериментировать, добавлять много ингредиентов, придумывать соусы. И если я провожу капитальную

уборку, то Максиму больше по душе протереть пыль и разложить все по своим местам», – прокомментировала Регина.

Домашний питомец – ежик

В семье Парфененко необычный любимец – ежик. Это животное всегда нравилось обоим супругам. Еще до свадьбы они присылали друг другу смешные картинки из Интернета с изображением ежиков, а Регина и вовсе подшучивала, что Максим похож на этого зверька. Сначала парень подарил девушке мягкую игрушку, а чуть позже и живого ежика, которого приобрел в зоомагазине в Минске. Его назвали Пабло.

«Ежик – необычное животное, с ним не так просто подружиться. Весь световой день он спит, а с наступлением темноты выходит «на охоту». Он такой забавный! С ним очень потешно играть», – прокомментировал Максим.

Регина рассказала, что домик для питомца молодой человек смастерил сам с помощью друзей. Также девушка отметила, что первое время было непросто. Сейчас же молодожены разобрались, как ухаживать за ежом, что он предпочитает кушать и как демонстрирует свое настроение.

Планы на будущее

Регина и Максим уверенно смотрят вперед. Они хотят успешно окончить университет, приобрести собственное жилье, желательно в столице, родить и воспитать детей, построить карьеру и прожить долгую и счастливую жизнь вместе.

Молодожены уверены, что семья строится на взаимоуважении и советуют молодым парам больше разговаривать друг с другом, признаваться в том, что беспокоит, обсуждать возникающие недоразумения, искренне выражать свои чувства и быть готовыми к тому, что нужно больше отдавать, чем получать. Тогда все получится.

Алеся МЯДИЛЬ.

Фото из семейного архива ПАРФЕНЕНКО.

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:

заведующих кафедр: зоологии и ботаники – 1,0; дошкольного и начального образования – 1,0;
доцентов кафедр: зоологии и ботаники – 1,0; спортивно-педагогических дисциплин – 1,0; геометрии и математического анализа – 1,0; изобразительного искусства – 1,0; прикладного и системного программирования – 1,0;
старших преподавателей кафедр: спортивно-педагогических дисциплин – 1,0; музыка – 1,0.

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.

Наш адрес: г. Витебск, проспект Московский, д. 33, отдел кадров.

Телефон: 8 0212 37-58-56.

ТАЛАНТ, УВЕРЕННОСТЬ И КРАСОТА

Наверняка, практически каждая девушка хотя бы раз в жизни задумывалась о том, чтобы принять участие в конкурсе красоты. Однако на такой смелый шаг решаются не все. Одним мешает природная застенчивость, вторым – неуверенность, третьим – какие-то внешние обстоятельства... Но есть и те красавицы, преградой для которых является их невысокий рост. Специально для таких миниатюрных, но очень талантливых и привлекательных студенток в нашем университете проводится конкурс «Мисс Дюймовочка».



В этом году он состоялся в рамках фестиваля «Студенческая весна» и запомнился не только фееричным шоу, но и тем, что в нем выбрали сразу двух победительниц. Итак, знакомьтесь – «Мисс Дюймовочка – 2022» Ульяна МЕЖЕНИНА (юридический факультет) и Лу СЫЮЙ (факультет обучения иностранных граждан).

Ульяна учится на втором курсе. С детства увлекается хореографией и вокалом. В свое время она занималась в любительских коллективах в школе, а также в местном дворце культуры (девушка родом из Барани – прим. автора).

Изначально планировала поступить в колледж искусств, но затем заинтересовалась юриспруденцией. Ульяна уверена, что даже если она и не будет работать по специальности, то знание права ей всегда пригодится.

Лу Сыюй обучается в англоязычной магистратуре по специальности «Искусствоведение». В Китае она окончила бакалавриат по специальности «Хореография». В будущем видит себя преподавателем танцев и хочет продолжать изучение национальной хореографии Китая.

Сегодня девушки в гостях у редакции газеты «Мы і час».

Почему вы решили принять участие в конкурсе «Мисс Дюймовочка»?

Ульяна: Я решила, что будет трудно и от этого интересно испытать себя, перебороть свои страхи, попробовать что-то новое. Мой рост 158 сантиметров, поэтому принять участие в «Мисс ВГУ» я бы не смогла, а в конкурсе «Мисс Дюймовочка» – в самый раз. К слову, никогда не хотела быть выше. Мне кажется, что небольшой рост – это очень мило.

Лу Сыюй: Поучаствовать в конкурсе мне предложила куратор Татьяна Сергеевна Денисенко. Я подумала, почему бы и нет. В Беларусь я приехала осенью прошлого года, еще мало что здесь знаю, потому моя жизнь довольно однообразна. А участие в конкурсе сможет ее раскрасить.

Каким был ваш творческий номер и почему?

Ульяна: Мой творческий номер родился буквально за последнюю неделю. Идея пришла сама по себе. У меня есть друзья и знакомые, которым периодически пишут с анонимных страниц и присылают негативные сообщения. Хейту и был посвящен мой номер.

Спасибо моей команде, а также Дмитрию Коршку, Анастасии Головинец и Яне Цывис. Считаю, что все получилось неплохо.

Лу Сыюй: На сцене вы могли увидеть танец одной из народностей, проживаю-

щей в Китае, – казахов. Мои научные интересы связаны с изучением культуры, в частности с танцами нашей многонациональной страны, поэтому и такой номер.

Как вам удалось преодолеть волнение перед выходом на сцену?

Ульяна: Казалось бы, у меня есть опыт сценического выступления, но я все равно волновалась. Перед выходом просто говорила себе: «Пора. У тебя все получится».

Лу Сыюй: У нас было много репетиций, потому на сцену университета выходить было привычно. Во время шоу я просто поддерживала в себе ощущение, что это очередная репетиция.

Подружились ли вы с другими участницами конкурса?

Лу Сыюй: У меня было ощущение, что все девочки – мои подружки. Благодаря душевной атмосфере за кулисами я меньше волновалась.

Ульяна: Да, все участницы – отличные девчонки. Мы помогли друг другу, поддерживали, вместе плакали и смеялись. В шутку даже договорились, что если упадет одна, то упадут и все остальные. С Лу Сыюй говорили друг другу комплименты на английском языке.

Как родные и друзья отнеслись к тому, что вы решили принять участие в конкурсе? Кто вас поддерживал?

Ульяна: Родители меня очень поддерживали, помогали, говорили: «Не волнуйся, ты справишься». Мама с папой приехали на шоу, сидели в зрительном зале. Также в моей группе поддержки были однокурсники, друзья с других факультетов.

Лу Сыюй: Мне помогли одногруппники, земляки из Китая, друзья из других стран. Очень поддерживала меня Лу Лу, которая недавно стала победительницей конкурса «Грация International». Она дала мне много полезных советов.

Стала ли победа в конкурсе неожиданной для вас?

Ульяна: Мне говорили, что есть все шансы выиграть, а я и сегодня, пересматривая видео в момент объявления результатов, нервничаю, хотя корона победительницы уже стоит на полке. Другие де-

вочки также были достойны этого титула. И я в том числе, потому что очень старалась.

Лу Сыйюй: Честно говоря, я ожидала такой результат. Но в то же время видела, что все девочки также достойны короны, поэтому до конца не была уверена в победе.

Как вы думаете, для чего нужны конкурсы красоты?

Ульяна: Они отлично помогают перебороть свои страхи и неуверенность в себе, почувствовать себя более женственной.

Лу Сыйюй: Думаю, что каждой девочке приятно ощущать себя в центре внимания. А еще такие конкурсы дают понять, как много с тобой рядом верных друзей и просто людей, желающих помочь.

Как вы считаете, что в первую очередь нужно для победы в подобных конкурсах?

Ульяна: С моей точки зрения, важна уверенность в себе и то, выкладываешься ли ты на максимум.

Лу Сыйюй: Я тоже считаю, что самое главное быть уверенным в себе. Если у тебя нет внутреннего стержня, то ты не сможешь в полной мере продемонстрировать свои таланты.

Что бы вы пожелали девушкам, которые хотят принять участие в том или ином конкурсе красоты?

Ульяна: Не бояться. И такой группы поддержки, как у меня.

Лу Сыйюй: Я посоветовала бы обязательно участвовать. Важен сам процесс, к тому же это интересный опыт и отличная возможность приобрести новых друзей.

И я надеюсь, что традиция побед девушек из Китая будет продолжаться.

Какие качества вы цените в людях?

Ульяна: Чувство юмора, искренность, целеустремленность, простоту в общении.

Лу Сыйюй: Доброту.

Как начинается ваше утро?

Ульяна: С мытья. Это помогает взбодриться.

Лу Сыйюй: Со стакана горячей воды и спорта. Это может быть гимнастика, пробежка и т.д.

Главная составляющая женской красоты – это...

Ульяна: Улыбка.

Лу Сыйюй: Красивое подтянутое тело и ухоженное лицо важны, но главная составляющая все-таки – внутренняя красота.

Кроссовки или туфли на каблуке?

Ульяна: Туфли на каблуках.

Лу Сыйюй: Кроссовки.

Какая ваша мечта?

Ульяна: Как и у всех, она у меня есть. Но вслух произносить не буду, а то не сбудется.

Лу Сыйюй: Моя мечта – здоровье и благополучие близких, мир во всем мире и профессиональный успех.

Алеся ДУБРОВСКАЯ.

Фото Натальи ТАРАРЫШКИНОЙ.

Фото- и видеорепортаж с конкурса смотрите с помощью QR-кода.



ЖИЗНЬ ПОСВЯЩАЕТ ТВОРЧЕСТВУ

Мужество и харизма, артистизм и талант, интеллект и красота... Все это можно было наблюдать на конкурсе творчества и артистического мастерства «Мистер ВГУ-2022», который состоялся в рамках фестиваля «Студенческая весна». На победу претендовали 7 талантливых и артистичных парней – представителей различных факультетов нашего университета. А обладателем титула «Мистер ВГУ-2022» жюри назвало Глеба РОЗИНА, студента 3 курса педагогического факультета. Специально для газеты «Мы і час» молодой человек рассказал о себе и своей победе в конкурсе.

О творчестве

«Вся моя жизнь посвящена творчеству. В свободное от учебы и работы время (Глеб трудится педагогом-организатором в гимназии № 7 г. Витебска – прим. автора) пишу музыку (биты), тексты (рэп). Раньше это были тексты про любовь, а сейчас затрагиваю и другие темы.

Музыка является моим самым главным и любимым хобби, но не единственным. С детства я танцую. К примеру, когда учился в колледже культуры и искусств, то танцевал в любительском коллективе народного танца «На Ростанях».

На творчество меня всегда вдохновляли хип-хоп исполнители L'One, Тирас Omar Shakur и другие, а также такие актеры, как Джеки Чан и Джет Ли. В списке моих вдохновителей сегодня – Kizaru, Guf, Og Buda.

Также я люблю читать книги по публицистической психологии, ходить в тренажерный зал, гулять по родному городу, проводить время с друзьями».

О конкурсе

«Еще на первом курсе я хотел участвовать в подобном мероприятии, но только сейчас решил подать заявку. Как оказалось, не зря. Самым сложным для меня в процессе подготовки к выступлению было «не перегореть», справиться с волнением и сделать все, что требуется.

В качестве творческого номера я представлял танец на тему одиноких сердец. Уверен, что эта тема близка многим. Искренние слова благодарности моей напарнице по танцу Марии Околотович. Без нее номер не получился бы.

Признаюсь, что перед конкурсом «Мистер ВГУ» я волновался, но только до первого этапа, далее все шоу шло на одном дыхании, очнулся я, когда на награждении услышал свое имя...

К слову, мне очень повезло с соперниками. Все ребята безумно крутые и талантливые, и у нас была здоровая и честная конкуренция».

О победе

«За свою победу я хочу сказать огромное спасибо всем, кто меня поддерживал: родному педагогическому факультету, семье, друзьям. Находясь на сцене, я чувствовал



эту поддержку, и для меня это было очень важно. В момент награждения я испытывал гордость, радость и счастье одновременно. Я долго к этому шел и, думаю, именно артистическое мастерство, харизма и желание выиграть помогли мне одержать победу и сегодня с гордостью об этом говорить. Еще я хочу сказать огромное спасибо парням, с которыми несколько месяцев репетировал все номера. Знайте, мы все достойны носить звание «Мистер ВГУ-2022».

О планах на будущее

«Через пять лет я хотел бы видеть себя успешным исполнителем и хорошим актером. Хочу сняться в кино и собрать солд-аут в крутом клубе».

Анастасия КОСТЮКЕВИЧ, студентка 2 курса ФГИЯК. Фото Анастасии МУРАДОВОЙ, студентки 2 курса ФГИЯК.

Фото- и видеорепортаж с конкурса смотрите с помощью QR-кода.



ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВГУ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ «АРТ-ВАКАЦЫІ – 2022»

25-26 мая в Витебске состоялся финал республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «Арт-вакацыі – 2022», посвященного Году исторической памяти.

В этом году творческий форум собрал в молодежной столице Беларуси около 5 тысяч студентов. В гала-концерте республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «Арт-вакацыі – 2022» приняли участие лучшие творческие коллективы и индивидуальные исполнители из 23-х учреждений высшего образования. Талантливые студенты продемонстрировали свое мастерство. В их числе – представители нашего университета.

На сцене концертного зала «Витебск» заслуженные награды вручили: Народному мужскому хору преподавателей и студентов ВГУ имени П.М. Машерова (руководитель – Татьяна Оруп) – специальный приз (Гран-при) Министерства образования Республики Беларусь за эффективное внедрение инновационных форм работы и популяризацию художественного творчества в молодежной среде и диплом I степени в номинации «Вокально-хоровой жанр» (камерный хор).

Студентам Илье Пшонко и Владиславе Стариковой – диплом I степени в номинации «Хореографическое творчество» (бальный танец). Коллективу народных инструментов «Акцент» (руководитель – Елена Карытько) – диплом I степени в номинации «Инструментальное творчество» (ансамбль эстрадной музыки). Студии эстрадной песни «Шанс» (руководитель – Елена Кущина) – диплом I степени



в номинации «Вокально-хоровой жанр» (группа авторской песни). Сводному коллективу ВГУ (ОСТИКДД) – диплом I степени в номинации «Вокально-хоровой жанр» (группа современных музыкальных стилей). Артёму Будникову, Андрею Кротову, Марии Петнянос – диплом I степени в номинации «Театральный жанр» (конферанс).

Также студенты и творческие коллекти-

вы ВГУ получили дипломы II и III степени.

Полный список награжденных смотрите на сайте университета.



P.S. В следующем номере газеты «Мы і час» читайте материал об обладателе Гран-при – Народном мужском хоре университета.

Фото Натальи ТАРАРЫШКИНОЙ.

● ЭНЕРГОНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВБЛИЗИ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ

Приближается период летних каникул, и у студентов в скором времени появится масса свободного времени, которое не должно быть омрачено несчастными случаями вследствие незнания правил электробезопасности.

Особую осторожность необходимо соблюдать в охранных зонах воздушных линий электропередач. При прохождении под линией электропередачи стоит быть особенно внимательным и обращать внимание на оборванные и провисшие провода, а также на посторонние предметы, свисающие с них.

Во время рыбалки следует выбирать места вне охранных зон таких линий; запрещается

разводить костры под проводами, приближаться к оборванным проводам на расстояние ближе 10 метров, влезать на опоры, проникать на территорию подстанций.

Категорически не допускается делать селфи вблизи или на фоне энергообъектов, поскольку получить удар током можно, не прикасаясь к проводу, а лишь приблизившись к нему на недопустимое расстояние.

Также необходимо обращать внимание на предупреждающие об опасности знаки и плакаты, размещенные на электроустановках: «Осторожно! Электрическое напряжение!», «Стоять! Напряжение!», «Не влезай! Убьет!», «Ловить рыбу запрещено! Опасно для жизни! Охранная зона 10 м».

Не стоит пренебрегать подобными знаками и плакатами, ведь все они служат для предупреждения человека об опасности, угрожающей его жизни и здоровью.

Помните! При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций либо электрических щитов во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить по телефону 144 – сотрудникам аварийной службы электрических сетей.

М.В. МЯСНИКОВ, инспектор энергогазнадзора Витебского МРО филиала «Госэнергогазнадзор» по Витебской области.


Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі
27.10.2009 г. Рэг. № 747.

ГАЗЕТА
УСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ
«ВІЦЕБСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ
УНІВЕРСІТЭТ
імя П.М. МАШЭРАВА»

Адрас рэдакцыі: 210038, г. Віцебск, Маскоўскі пр-т, 33.
Тэл. 37-33-79. Эл. пошта: gazeta@vvsu.by
Газета надрукавана афсетным спосабам
ва УПП «Віцебская абласная друкарня».
ЛП 02330/116 ад 27.03.2014 г.
Вул. Шчарбакова-Набарэжная, 4, Віцебск, 210015.
Падпісана да друку 31.05.2022 г. у 16.30. Тыраж 780.
Аб'ём 2 друк. арк. Зак. 2561.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні неабавязкова адлюстроўваюць пункт гледжання рэдакцыі.
Газета выходзіць адзін раз на месяц.

Галоўны рэдактар
В.В. БАГАТЫРОВА
Рэдактар
А.А. ДУБРОЎСКАЯ